

№27/34/—2.УП—1976

МЕНСК

АБ УСІМ, ШТО БАЛІЦЬ

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...

Я. КУПАЛА

~~Г У Т А Р К А~~

~~Х А Т Ы Н Ь~~

*Хатынь*  
*"Нася"*  
*"Ст. Беларусь"*

Хатынь—не толькі боль сардэчны  
Народу нашага й зямлі.  
Яна й наш торны шлях спрадвечны,  
Якім пакутна мы ішлі.

Хатынь пры нашым нараджэнні  
Была ўжо нам, як д"ябла дар,  
І ўжо адгэтуль без збавення  
Паліў хатынскі нас пажар.

У час Рагвалода і Рагнеды,  
~~У час~~ <sup>у час</sup> бязлітаснай разні  
Усе—князі і нашы і смерды—  
У хатынскім гінулі агні.

Хатыняў лютыя паходні  
На наша гора і наш звод  
Няслі нам з поўначы і з поўдня,  
Няслі нам захад і усход.

Найбольш адборныя грамілы  
У наш край ішлі у розны час  
І рабавалі, і палілі,  
І выразалі яны нас.

Касцёлы, цэрквы раздзіралі  
 Надвое воблік наш жывы  
 І так па частках нас цягалі  
 І да Варшавы й да Масквы.

Па прагнасці сваёй натуры,  
 Намёртва згробшы ў кішчоры,  
 Палілі нас, каб драць сем скураў,  
 У п'яным чалзе карчмары.

Нас і ў фашысцкіх душагубках,  
 І у канцлагерах НК,  
 І ў дэфензых пастарунках  
 Хатынскі чорны лёс чакаў.

Што скоро мы бяследна згінем,  
 Крычалі нам з усіх старон,  
 І быў адвечны звон Хатыні  
 Для нас, як пахавальны звон.

О не, хатынская навала  
 Нас не мінула, бо цяпер  
 Уся Беларусь Хатынню стала,  
 І зноў царыць знішчэння звер.

Ужо падвялі нам ўсё для зводу,  
 І не пакажашаў болей ты,  
 Што нам не робіцца на шкоду  
 І што нам толькі не Хатынь.

Хіба у школах і ўстановах  
 Хатынскім дымам не смярдзіць?  
 Усё—душы, песні нашы, мова,  
 Наш гонар, слава—ў іх гарыць.

Што ж сіла чорная не спаліць,  
 То перамеле, ператрэ.  
 І выкіне з сябе нас памяць,  
 І забыццё нас прыбярэ.

О не, Я веру ў моц народу;  
 Здалее ён і гэты <sup>у нас</sup> шлях.  
 Тады мінецца назаўсёды  
 Пакутны наш хатынскі шлях.

~~Сямен Белару~~